

нікае сувязі, ды недзе пад самымі нябёсамі, кажуць, зъяўляюца зредзьчасу *талеркі іншаплянэтнікаў*. Ім тут раскоша, сярод нашага *талеркавага* энтузіязму ды *нязыктнай талерантнасьці*.

Толькі мы не ў сваёй *талерцы* — у нашым часе і ў нашай краіне. Але тое нам вырашаць. Не іншаплянэтнікам.

Ніхто ж на *талерачы* волі і шчасльца не падасьць.

Тарашкевіца

Сяргей Шупа

Слова *тарашкевіца* няма ў Тлумачальным слоўніку беларускай мовы. Яго няма наагул ні ў якім беларускім слоўніку, нават і ў энцыклапедыі „Беларуская мова“. Слова-прывід. Слова-фантом.

Разам з тым — гэта, безумоўна, слова XX стагодзьдзя, і азначае яно рэальную зъяву — адзін з варыянтаў беларускай літаратурнай мовы.

Сённяшні афіцыйны правапіс, які ўжываецца ў школах, афіцыйным друку, кнігавыдавецтве на тэрыторыі Беларусі, у супрацьлегласці *тарашкевіцы* часам завецца „наркамаўкай“. Ён успрымаецца як нэутральны, нічым не афарбаваны, усім прывычны ад школьнай лавы. *Тарашкевіца* сёння — гэта знак заангажаванасці — сацыяльнай, культурнай, палітычнай. Або таксама прыкмета нетутэйшай беларускасці (зь іншай прасторы або зь іншага часу).

На пачатку стагодзьдзя, калі фармаваўся наш правапіс, нікіх варыянтаў і альтэрнатываў не было. Браніслаў *Тарашкевіч* зафіксаваў першыя здабыткі моўнай нармалізацыі ў 1918 годзе ў сваёй „Граматыцы“. Наўрад ці ён тады мог сабе ўяўіць, што ад ягонага прозвішча празь дзесяцігодзьдзі будзе ўтворанае новае слова...

Вось жа тады — на пачатку стагодзьдзя — *Тарашкевічаў правапіс* быў адзіны і натуральны. *Тарашкевіцай* напісаная ўся клясычная беларуская літаратура — зь мяккімі знакамі пісалі Купала й Колас, Багдановіч і Гарэцкі, Жылуновіч і Чарвякоў.

Але ў 1933 годзе Савет Народных Камісараў БССР — у духу іншых паведаў таго часу — увёў дэкрэтам іншы правапіс. На той момант нэутральным, усім звыклым быў менавіта *правапіс Тарашкевіча*, дапрацаваны іншымі моваведамі — Лёсікам, Станкевічам, Некрашэвічам, Байковым. Ён быў натуральны, як паветра, а ўжо на ягоным фоне новы правапіс успрымаўся як моцна палітычна афарбаваны — фактычна гэты правапіс ператварыў самабытную беларускую літаратурную мову ў нейкі беларуска-расейскі гібрыд. Аднак з часам ён стаўся звыклым і нармальным, што нямала спрычынілася да занядобу беларускай мовы наагул. Такі стан рэчаў датрываў да нашых дзён.

На пачатку 80-х *Тарашкевічаў правапіс* вярнуўся зь нябыту. Тады і ўзынілі тэрміны-антыподы — *тарашкевіца* і наркамаўка. Аднак антыподы яны ўяўныя: і адно, і другое — гэта ўсё беларуская мова. Настане час, калі беларуская мова зойме належнае ёй месца ў жыцці краіны, і тады ўсе варыянты непазыбежна зблізяцца ў адзін. Толькі настане гэта, як і шмат чаго іншага, ужо ў XXI стагодзьдзі.